

ДРУГОЕ ПАСЛАНЬНЕ ДА ЦІМАФЕЯ АПОСТАЛА ПАЎЛА

- 1** Павал, апостал Ісуса Хрыста воляй Божай, паводле абяцаньня жыцьця, што ў Хрысьце Ісусе, —
- 2** Цімафею, улюблёнаму дзіцяці: ласка, літасьць, супакой ад Бога Айца і Хрыста Ісуса, Госпада нашага.
- 3** Дзякую Богу, Якому служу ад бацькоў з чыстым сумленьнем, што няспынна ўзгадваю пра цябе ў просьбах маіх уночы і ўдзень,
- 4** жадаючы бачыць цябе, памятаючы пра сълёзы твае, каб мне напоўніцца радасьцю,
- 5** прыводзячы на памяць некрывацшную веру тваю, якая раней жыла ў бабулі тваёй Ляідзе і ў маці тваёй Эўніцы, і я перакананы, што і ў табе.
- 6** Дзеля гэтае прычыны нагадваю табе, каб ты распальваў дар Божы, які ёсьць у табе праз ускладаньне рук маіх,
- 7** бо даў нам Бог ня духа палахлівасьці, але сілы, і любові, і цвярозага мысьленыя.
- 8** Дык не саромся съведчаньня Госпада нашага, ані мяне, вязні Ягонага, але перанось цяжкасці разам з Эвангельлем паводле сілы Бога,
- 9** Які збавіў нас і паклікаў пакліканьнем съвятым, не паводле ўчынкаў нашых, але паводле вызначэння Свайго і ласкі, дадзенае нам у Хрысьце Ісусе перад вечнымі часамі,
- 10** а цяпер выяўленае праз зъяўленъне Збаўцы нашага Ісуса Хрыста, Які зьнішчыў съмерць і зъявіў жыцьцё і незынішчальнасць праз Эвангельле,
- 11** для якога я паставлены весьнікам, і апосталам, і настаўнікам паганаў.

12 Дзеля гэтае прычыны я і цярплю гэтак, але не саромлюся, бо ведаю, у Каго я паверыў, і перакананы, што ён моцны, каб захаваць перададзенае праз мяне на той дзень.

13 Мей за прыклад здаровыя слова, якія ты чуў ад мяне, у веры і любові, што ў Хрысьце Ісусе.

14 Захоўвай тое добрае, што перададзена [табе], праз Духа Святога, Які жыве ў нас.

15 Ты ведаеш, што адварнуліся ад мяне ўсе, якія ў Азіі, між імі Фігел і Гермаген.

16 Няхай дасьць Госпад літасьць дому Анісіфора, бо ён часта падмацоўваў мяне і не саромеўся ланцугоў маіх,

17 але, калі быў у Рыме, дужа шукаў мяне і знайшоў.

18 Няхай дасьць яму Госпад знайсьці літасьць у Госпада ў той дзень; і колькі ён служыў у Эфэсе, ты лепей ведаеш.

2 Цім 2

1 Дык ты, дзіця маё, умацоўвайся ў ласцы, што ў Хрысьце Ісусе,

2 і, што чуў ад мяне праз многіх съведкаў, тое перадай верным людзям, якія будуць здольнымі і іншых навучыць.

3 Дык перанось цяжкасці, як добры жаўнер Ісуса Христа.

4 Ніхто з тых, хто змагаецца, ня звязвае сябе справамі жыцьцёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска.

5 И калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборніцаць незаконна.

6 Земляроб, які працуе, мусіць першы спажываць плады.

7 Разумей, што кажу. Няхай жа дасьць табе Госпад разуменъне ў-ва ўсім.

8 Памятай пра Ісуса Хрыста, з насенъня Давіда, Які ўваскрос з мёртвых паводле Эвангельля майго,

9 у якім пераношу цяжкасъці аж да путаў, як злачынца, але слова Божага нельга звязаць.

10 Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, каб і яны дасягнулі збаўленьня, што ў Хрысьце Ісусе, з вечнаю славаю.

11 Вернае слова, што калі мы памерлі з Ім, і жыць будзем з Ім;

12 калі трываем [з Ім], і валадарыць будзем з Ім; калі адрачэмся [ад Яго], і Ён адрачэцца ад нас;

13 калі мы ня верым, Ён застаетца верным, бо ад Сябе адрачыся ня можа.

14 Гэта нагадвай, съведчачы перад Госпадам, каб не спрачаліся дзеля словаў, што нічога не дае, а руйнуе тых, якія слухаюць.

15 Намагайся паставіць сябе перад Богам вартым, работнікам, які ня будзе асаромлены, які слушна пераказвае слова праўды.

16 А паганага марнаслоўя пазъбягай, бо яны яшчэ больш будуць узрасташаць у бязбожнасъці,

17 і слова іхняе, як гангрэна, будзе мець пажыву. Гэтакія Гімэнэй і Філет,

18 якія адхіліліся ад праўды, кажучы, што ўваскрасенъне ўжо было, і руйнуюць у некоторых веру.

19 Але цьвёрды падмурак Божы стаіць, маючи гэтакую пячатку: «Ведае Госпад тых, якія Яго», і: «Няхай адыйдзецца ад няправеднасъці кожны, хто называе імя Хрыста».

20 А ў вялікім доме ёсьць посуд ня толькі залаты і срэбны, але і драўляны, і гліняны; і адзін — у пашане,

а другі — у ганьбе.

21 Дык калі хто ачысьціць сябе ад гэтага, той будзе пасудзінау ў паshanе, асьвячонаю і патрэбнаю Ўладару, падрыхтаванау на ўсякую добрую справу.

22 Ад юнацкіх пажаданьняў уцякай, а імкніся да праведнасьці, веры, любові, супакою з тымі, хто прызывае Госпада ад чыстага сэрца.

23 Ад дурных і бязглузых спрэчак адмаўляйся, ведаочы, што яны нараджаюць звадкі;

24 а слуга Госпада ня мусіць вадзіцца, але быць ветлівым да ўсіх, здольным навучаць, цярплівым,

25 у ціхасыці настаўляць тых, якія працівяцца, ці ня дасыць ім Бог навяртаньня дзеля пазнаньня праўды,

26 каб яны вызваліліся з пасткі д'яблавай, які злавіў іх пад сваю волю.

2 Цім 3

1 Ведай жа тое, што ў апошняя дні надыйдуць злыя часы.

2 Бо людзі будуць самалюбныя, срэбралюбцы, пыхліўцы, ганарыстыя, блузънеры, непаслухмяныя бацькам, няўдзячныя, нячыстыя, бязылітасныя,

3 няўмольныя, паклённікі, неапанаваныя, жорсткія, ненавіснікі таго, што добрае,

4 зраднікі, неразважныя, фанабэрystыя, якія больш любяць асалоду, чым Бога,

5 якія маюць выгляд пабожнасьці, а сілы яе адракліся. Ад гэтакіх адварочвайся.

6 Бо з гэтакіх тыя, што закрадаюцца ў дамы і палоняць жанчынак, абцяжараных грахамі, якіх водзяць розныя пажадлівасыці,

7 якія заўсёды вучацца і ніколі ня могуць дайсьці да пазнаньня праўды.

8 Як Яннэс і Ямбрэс супрацьстаялі Майсею, гэтак і яны супрацьстаяць праўдзе, людзі з папсаным розумам, няздатныя ў веры.

9 Але яны ня шмат будуць узрастаць, бо шаленства іхняе выкрыецца перад усімі, як гэта і сталася з тымі.

10 А ты пайшоў съследам за мною ў навучаныні, ладзе жыцьця, намерах, веры, доўгацярплівасці, любові, непахіснасьці,

11 перасъследваньнях, пакутах, якія здарыліся са мною ў Антыёхii, Іконii, Лістрах; гэтыя перасъследваньні я перанёс, і з усіх выбавіў мяне Госпад.

12 Дый усе, якія хочуць жыць пабожна ў Хрысьце Ісусе, перасъследаваны будуць.

13 А злыя людзі і ашуканцы будуць узрастаць у зъле, падманваючы [іншых] і падманваючы сябе.

14 А ты заставайся ў тым, чаго навучыўся і што табе даверана, ведаочы, праз каго ты навучаны;

15 і што ты з дзяцінства ведаеш Святое Пісанынне, якое можа зрабіць цябе мудрым на збайленыне праз веру, што ў Хрысьце Ісусе.

16 Усё Пісанынне натхнёнае Богам і карыснае дзеля навучаныні, дзеля дакараныні, дзеля выпраўленыні, дзеля дысцыплінаваныні ў праведнасьці,

17 каб дасканалым быў чалавек Божы, да ўсякае добрае справы гатовым.

2 Цім 4

1 Дык я съведчу перад Богам і Госпадам нашым Ісусам Хрыстом, Які мае судзіць жывых і мёртвых у зьяўленыні Сваім і Валадарства Свайго:

2 абвяшчай слова, настойвай у час і ня ў час, дакарай, забараняй, упрошвай з усякай доўгацярплівасцю і вучэньнем.

- 3** Бо будзе час, калі здаровага навучаньня цярпець ня будуць, але паводле сваіх пажаданьняў будуць выбіраць сабе настаўнікаў, якія лашчаць слых,
- 4** і ад праўды слых адвернуць, а збочаць да баек.
- 5** А ты будзь пільны ў-ва ўсім, перанось цяжкасці, рабі справу дабравесьніка, служэньне тваё выполнай.
- 6** **Бо я ўжо стаўся ахвяраю, і час майго адыходу прыйшоў.**
- 7** Змагаўся я добрым змаганьнем, бег зъдзейсьніў, веру захаваў.
- 8** Нарэшце, вызначаны мне вянок праведнасці, які дасыць мне Госпад, праведны Судзьдзя, у той дзень; і ня толькі мне, але і ўсім, якія зъяўленьне Яго палюбілі.
- 9** Намагайся, каб хутка прыйсьці да мяне.
- 10** **Бо Дэмас пакінуў мяне, палюбіўши цяперашні век, і пайшоў у Тэсалоніку; Крэскенс — у Галятыю; Ціт — у Дальматию; адзін Лука са мною.**
- 11** Марка, узяўши, прывядзі з сабою, бо ён мне патрэбны для служэнья,
- 12** А Тыхіка я паслаў у Эфэс.
- 13** Плашч, які я кінуў у Траадзе ў Карпа, ідучы, прынясі, і кнігі, асабліва пэргаміны.
- 14** Аляксандар, меднік, шмат учыніў мне ліха. Няхай дасыць яму Госпад паводле ўчынкаў ягоных.
- 15** **I ты захоўвай сябе ад яго, бо ён вельмі супрацьстаіць нашым словам.**
- 16** У першай маёй абароне нікто не прыйшоў да мяне, але ўсе мяне пакінулі. Няхай ня будзе ім палічана!
- 17** Госпад жа стаў перада мною і ўмацаваў мяне, каб пропаведзь праз мяне была выкананая і каб пачулі [яе] ўсе пагане; і я быў выбалены з ільвінае пашчы.
- 18** I выбавіць мяне Госпад ад усякага злога дзеяньня, і

збавіць для Свайго Нябеснага Валадарства. Яму слава на вякі вякоў. Амэн.

19 Прывітай Прыскілу, і Акілу, і дом Анісіфора.

20 Эраст застаўся ў Карыньце; а Трафіма я пакінуў хворага ў Мілеце.

21 Намагайся, каб прыйсыці да зімы. Вітаюць цябе Эўбул, і Пуд, і Лін, і Кляўдыя, і ўсе браты.

22 Госпад Ісус Хрыстос з духам тваім. Ласка з вамі. Амэн.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету
Belarusian New Testament and Books of Old
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Ця пераклад і іншыя матэрыялы

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86